



## Праграма тэлебачання на наступны тыдзень

**Зборка-разборка... даўнага апарата, дойка на ферме ды іншыя незвычайныя конкурсы! Вызначаны самыя лепшыя даяркі Маладзечаншчыны!** **СТАР 6**

**Як выжыць без камп'ютараў, мабільных тэлефонаў і электрычнасці ў дзікіх умовах, маючы толькі паўтара літра вады?.. Беларускае скаўты — выпрабавана на сабе!**



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

## 20 КАНАЛАЎ

### Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

# «ПАТРЭБНА РЕАЛЬНАЯ БАРАЦЬБА З НАЙБОЛЬШ ЦЯЖКІМІ ФОРМАМІ КАРУПЦЫІ І ЭКАНАМІЧНЫХ ЗЛАЧЫНСТВАЎ»

Учора Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка правёў нараду па пытанні эфектыўнасці барацьбы з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

«Варта прызнаць, што яшчэ не ўсё неабходна зроблена для спынення карупцыі і правапарушэнняў у эканамічнай сферы. Работа ўпаўнаважаных дзяржаўных органаў часта носіць бесістэмны характар і абмяжоўваецца выяўленнем малазначных злачынстваў. Пасіўнасць працягваецца і мясцовыя органы ўлады», — адзначыў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў краіне дзейнічае антыкарупцыйнае заканадаўства, якое адпавядае міжнародным стандартам, і сёння няма неабходнасці яго ў цэлым рэфармаваць. Прэзідэнт лічыць, што дзяржава мае права чакаць большага эфекту ад работ службыў і падраздзяленняў, якія павінны спыняць карупцыйныя праявы і эканамічныя злачынствы, паколькі затрачвае значныя сродкі на ўтрыманне гэтых структур.

«Відавочна, што асноўнымі прычынамі існуючай сітуацыі сталі самазаспакоенасць і інертнасць шэрагу начальнікаў падраздзяленняў праваахоўных і кантралюючых органаў, — заявіў кіраўнік дзяржавы. — Вінаватыя не страляюць, а хто сядзіць за гэтым сталом. Калі ў вас няма ўнутранай перакананасці, што гэта — страшная кара для дзяржавы і яе трэба неадкладна выкараць па ўсім напрамках, мы ніколі карупцыю не пераможам».

«Хачу, каб вы зразумелі: я не пабаюся любога рашучага кроку і дзеяння, у тым ліку калі гэта будзе тычыцца самых высокіх службовых асоб», — падкрэсліў Прэзідэнт, папярэдзіўшы ўсіх прысутных на нарадзе кіраўнікоў ведамстваў аб персанальнай адказнасці за стан спраў у сферы стрымання карупцыі і эканамічных злачынстваў. «І падкрэсліваю: не павінна быць ніякай кампанейшчыны. Гэта пастаянная, мэтанакіраваная, штодзённая праца», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

## Генеральная пракуратура на справе павінна стаць каардынатарам работы ў барацьбе з карупцыяй

Аляксандр Лукашэнка патрабуе ад Генеральнай пракуратуры, каб яна на справе стала каардынатарам работы ўсіх праваахоўных ведамстваў у пытанні барацьбы са злачынствамі і арганізацыйнай процідзеянні карупцыі. «Час шукаць аб'екты для скасавання, Патрэбна рашучая барацьба з гэтым злом», — сказаў Прэзідэнт. — Пакуль я ад Генпракуратуры гэтага не бачу».

«Рэальная барацьба з найбольш цяжкімі формамі карупцыі і эканамічных злачынстваў, якія наносзяць значны матэрыяльны ўрон, а таксама шкоду правым і законным інтарсам грамадзян, не павінна падмяняцца пагоняй за колькасцямі паказчыкаў па выяўленні і спыненні менш небяспечных парушэнняў», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка са шкадаваннем канстатаваў, што сродкі праваахоўных органаў адсутнічае належнае ўзаемадзеянне па многіх пытаннях. «Насцярожвае і тое, што пракурорамі не прынята рэальных мер па ліквідацыі наяўных фактаў неканструктыўнай сумеснай працы аператыўных службаў і следчых падраздзяленняў у пытанні ацэнкі сабраных доказаў па эканамічных злачынствах. Менавіта гэта часам служыць прычынай несвоечасовага завядзення альбо неабгрунтаванага спынення крымінальных спраў», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Ён таксама адзначыў, што з боку пракуратуры эфектыўная каардынацыя сумес-

най работы падмяняецца паператворчасцю і абмеркаваннем статыстычных даных. «Вы мне абяцалі пакласці канец гэтай пісаніне», — сказаў Прэзідэнт, звяртаючыся да генеральнага пракурора Аляксандра Канюка.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на асаблівую значнасць пытання эфектыўнай барацьбы з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі. «З майго пункту гледжання, гэта найважнейшая пагроза для нашай дзяржавы. Нікога больш страшнага для нас сёння няма яшчэ і таму, што з іншымі пагрозамі мы спраўляемся, і, можна сказаць, паспяхова», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

## МНС недапрацоўвае па выяўленні эканамічных злачынстваў

«Валодаючы самым вялікім патэнцыялам і неабходнымі магчымасцямі, ведамства заняло незразумелую чакальную пазіцыю», — адзначыў Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу міністра ўнутраных спраў Ігара Шуневіча на неапраўдана занятыя працы рэарганізацыі галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй. «Нягледзячы на тое, што супрацьдзеянне карупцыі вызначана ў якасці асноўнай задачы для гэтага падраздзялення і на гэтую задачу асабліва ўпор рабіўся ў ходзе нарады па рэфармаванні органаў ўнутраных спраў, ніякіх рашэнняў па яе выкананні пакуль не прынята, па меншай меры, у поўным аб'ёме, — канстатаваў Прэзідэнт. — Больш за тое, у апошні час я атрымаваў усё больш інфармацыі ад міністра па асобных карупцыйных праявах. Але яна проста нікчэмная ў параўнанні з той інфармацыяй, якую я маю ад іншых структур. Гэта выяўляе вамі дрэнныя факты карупцыі і эканамічных злачынстваў».

На думку кіраўніка дзяржавы, страціла сваю арганізуючую ролю і галоўнае ўпраўленне па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі. Нягледзячы на складаную абстаноўку ў гэтай сферы, колькасць эканамічных злачынстваў, якія выяўляюцца органамі ўнутраных спраў, знізілася за тры гады практычна на трэць. «Нізкія вынікі работы на фоне захавання самага вялікага некаміфакту ў аператыўных падраздзяленнях, які дасягае амаль 15%, нездарова маральна-псіхалагічны клімат у калектыве сведчыць, што дзейнасць гэтага падраздзялення выпала з поля зроку кі міністра, так і начальнікаў абласных ўпраўленняў. І начальнікаў зверху, які павінны кантраляваць дадзеныя працэсы, я маю на ўвазе кіраўнікоў Дзяржсакратарыята і Генпракуратуры», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. **СТАР 2**

## Нацыянальны інтарэс

# 3 першых гадзін першага жніўня стартвала камерцыйная эксплуатацыя электроннай сістэмы BelToll, з дапамогай якой здзяйсняецца сплачэнне платы за праезд па некаторых дарогах Беларусі. За некалькі гадзін электронным «касірам» на дарогах было сабрана больш за 600 млн рублёў з кіроўцаў-карыстальнікаў сістэмы новага нацыянальнага праекта. Аб гэтым паведаміў намеснік міністра транспарту і камунікацый Беларусі Аляксей АЎРАМЕНКА.



Ён адзначыў, што пры падтрымцы зацкаўленых органаў дзяржаўнага кіравання інвестар — аўстрыйская кампанія Karsch TrafficCom AG — рэалізаваў праект па стварэнні электроннай сістэмы збору платы за праезд па аўтадарогах Беларусі BelToll у кароткіх тэрмінах. Зараз платнымі ў такім фармаце сталі 815 км дарог краіны.

Мінтранс і аўстрыйская кампанія паўтара года вялі сумесную працу па рэалізацыі інвестпраекта, якая ўключае падрыхтоўку нарматыўнай базы, праектаванне і непасрэдна стварэнне сістэмы. Намеснік міністра адзначыў, што праект велімі складаўся з прычыны яго навізны, абмежаванасці па часе рэалізацыі, а таксама неабходнасці стварэння вялікай колькасці спадарожных нарматыўна-прававых дакументаў. «Праект з'яўляецца адным з найважнейшых для Міністэрства транспарту і камунікацый з прычыны перспектывнасці яго далейшага развіцця», — звярнуў увагу Аляксей Аўраменка.

У чацвер да дзевяці раніцы карыстальнікам беларускіх дарог было перададзена больш за 49 тыс. бартавых прылад, што дапамагаюць кіроўцам ажыццяўляць электронную аплату. У цэлым было заключана звыш 32 тыс. здзелак або аперацый, паведаміў



## Галоўны аператыўны дырэктар Karsch TrafficCom AG Эрвін ТОПЛАК.

Нагадаю, што ў Беларусі з 1996 года і да гэтага часу дзейнічала адна платная аўтадарога — М1/Е30, зборы за перамяшчэнне па якой сплагаліся ў ручным рэжыме ў чатырох пунктах, размешчаных на трасе. Для разліку вадзіцеля былі вымушаны спыняцца. «Сістэма BelToll прыйшла на змену ручнога збору платы за праезд, бо з'яўляецца сучасным і надзейным рашэннем у гэтай галіне», — канстатаваў намеснік міністра.

## Тарыфы за перамяшчэнне па беларускіх аўтамагістралях устаноўлены ў залежнасці ад тэхнічна дапушчальнай агульнай масы транспартнага сродку і колькасці восяў і складаюць ад 0,04 еўра да 0,12 еўра за кіламетр.

На першым этапе платнымі сталі асобныя участкі аўтамабільных трас М-2 Мінск — Нацыянальны аэрапорт Мінск, М-3 Мінск — Віцебск, М-4 Мінск — Магілёў, М-5 / Е 271 Мінск — Гомель і М-6 / Е 28 Мінск — Гродна — мяжа Польшчы (Брузгі). Гэта таксама датычыцца ўсяго працягу аўтамагістралі М-1/Е30 Брэст

(Казловічы) — Мінск — мяжа Расіі (Рэдыжы).

У адпаведнасці з указам № 426 ад 27 верасня 2012 года ад дарожных збораў вызвалюцца транспартныя сродкі, зарэгістраваныя на тэрыторыі краін Мытнага саюза, з тэхнічна дапушчальнай агульнай масай не больш за 3,5 т. Бясплатна змогуць праехаць мапеды і матарыкі, зарэгістраваныя ў Беларусі, колавыя трактары і самаходныя машыны, транспартныя сродкі аперацыйнага прызначэння, а таксама транспарт, што выкарыстоўваецца ў мэтах забеспячэння абароназдольнасці і правапарадку. Не трэба будзе плаціць кіроўцам маршрутныя дапамогі перавозак пасажыраў, аўтамабіляў, якія ужываюцца для аказання меддапамогі, ліквідацыі надзвычайных сітуацый або перавозак грузаў гуманітарнай дапамогі насельніцтву Беларусі і іншых краін.

Электронная сістэма збору платы дзейнічала ў Беларусі з 1 ліпеня 2013 года ў рэжыме тэхнічнай эксплуатацыі. Яна заснавана на выкарыстанні тэхналогіі спецыялізаванай радыёсувязі на кароткіх адлегласцях, якая дазваляе выконваць разлік без неабходнасці прыпынку транспартных сродкаў.

Аўстрыйская кампанія Karsch TrafficCom AG, якая выступае ў

якасці інвестара, усяго накіруе больш за 267 млн еўра на рэалізацыю праекта стварэння ў Беларусі сістэмы BelToll. Інвестдагавор прадугледжвае, што пасля здачы інвестарам у эксплуатацыю кожнай часткі абсталявання яно прымаецца ва ўласнасць Беларусі. На рэалізацыю першага этапу (ўсяго плануецца чатыры) было накіравана каля 120 млн еўра.

На думку Эрвіна Топлака, пачатак функцыянавання BelToll у Беларусі было вельмі паспяховым пры параўнанні папярэдняга вопыту стварэння аналагічных сістэм у іншых краінах.

Эрвін Топлак распавёў, што на ўчарашнюю раніцу на платных дарогах выяўлена каля 340 парушальнікаў (прыкладна 10% ад агульнай колькасці). «Мы сутыкаемся з тым, што дастаткова вялікая колькасць транспартных сродкаў не абсталявана належным чынам», — прыняў ён, дадаўшы, што сёння гэта «вельмі тыповыя паводзіны людзей», якія не прадугледзілі ўстаноўку бартавых прылад загадзя.

Галоўны аператыўны дырэктар выказаў здагадку, што на працягу наступных дзён колькасць парушэнняў пачынецца зніжацца, бартавыя прылады будуць атрыманні кіроўцамі і размешчаны на аўтамабілях. **СТАР 2**

## ЦЫТАТА ДНЯ



Андрэй БЕЛЯКОЎ, другі сакратар цэнтральнага камітэта грамадскага аб'яднання «БРСМ»:

«Мы раздзелілі пытанне аб прадастаўленні зацкаўленымі працадаўцамі больш за 48 з паловай тысяч месцаў для працаўладкавання моладзі, заключана 1800 дагавораў больш як на 36 тысяч месцаў. У складзе студэнцкіх атрадаў сёння працуе больш за 23 тысячы чалавек, у тым ліку 1000 моладзых людзей выехалі за межы краіны. А каля 6 тысяч працаўладкавання індывідуальна. Акрамя таго, 20 тысяч чалавек уваходзяць у склад 566 добраахвотніцкіх атрадаў і больш за 18 тысяч — у склад валанцёрскіх атрадаў «Добрае сэрца». Усяго рознымі формамі дружнай зацікаўленасці ахоплены больш за 67 тысяч юнакоў і дзяўчат».

Курсы замежных валют, устаноўлены НБ РБ з 02.08.2013 г.

Долар ЗША	8890,00 ▲
Еўра	11770,00 ▼
Рас. руб.	269,50 ▲
Укр. грыўня	1094,49 ▲

## НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	+ 27°
Віцебск	+ 19°
Гомель	+ 25°
Гродна	+ 26°
Магілёў	+ 21°
Мінск	+ 21°

## Крыху дажджы і зноў спякота

У пятніцу на тэрыторыю нашай краіны будучы паступаць вільготны паветраны масы з Балтыйскага мора, паведаміла рэдакцыя спецыяліст Рэспубліканскага гідрометэацэнтра Міністэрства Вольга ФЯДОТАВА.

Удзень чакаюцца кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах магчымы навальніцы. Максімальная тэмпература паветра — 18—24 цяпла. У выхадныя прагназуюцца павышаны атмасферны фон. Аднак у суботу на ўсходзе краіны яшчэ будзе гападырыць вільготнае паветра з Балтыкі. Таму 3 жніўня па ўсходнім рэгіёне Беларусі будучы назірацца кароткачасовыя дажджы. На астатняй тэрыторыі — без ападкаў. Тэмпература паветра ў ноч на суботу 10—15 цяпла, удзень ад плюс 18 па паўночным усходзе да плюс 28 па паўднёвым захадзе Беларусі. **СТАР 2**

## ХРОНІКА АПОШНІХ ПДЗЕЙ

### ГАРАДЫ ЗША АПЫНУЦА ПАД ВАДОЙ


Больш за 1,4 тысячы амерыканскіх гарадоў можа апынуцца пад вадою да канца стагоддзя. У даследаванні вучонага з незалежнай арганізацыі Climate Central Бенджаміна Страуса гаворыцца пра тое, што ў выніку глабальнага пацяплення ўзровень вон Суветнага акіяна ўзрастае прыблізна на 127 сантыметраў. СМІ апублікавалі карту, дзе паказана, якім менавіта гарадам пагражае заталпенне і ў якім годзе.

Так, 150 гарадоў Фларыды з насельніцтвам у 2,7 мільёна чалавек і 114 гарадоў Луізіяны, дзе пражывае 1,2 мільёна, знаходзяцца ў вялікай небяспецы. Палова Палм-Біч з яго дарэгімі віламі ўдзюж ўзбярэжжа будзе затоплена ў 2060 годзе. Рака Сан-Хаакін таксама можа затопіць каліфарнійскі горад Сакраманта і Норфалк (штат Вірджынія), дзе знаходзіцца найбуйнейшая ваенна-марская база ЗША. Пентагон пачаў падрыхтоўку на выпадак надзвычайнай сітуацыі. Сярод іншых штатаў, якім пагражае заталпенне, фігуруюць Каліфорнія, Нью-Джэрсі, Паўночная Караліна.

### ПАЖЫЛЫЯ БРЫТАНЦЫ ПРАДАЮЦЬ ЖЫЛЛЁ ЗА ДАЎГІ

Пажылыя жыхары Вялікабрытаніі развіваюцца са сваім жыллём, для таго каб пагадзіць даўгі. Брытанскія спецыялісты правялі апытанне, якое паказала, што 42% пенсіянераў з-за фінансавых праблем здаюць або зусім прадаюць свае дамы. Каля 1,3 мільёна чалавек не валодаюць дастатковымі сродкамі, каб выплаціць усе запазычанасці па крэдытах. Шмат каго з іх могуць прымуціць прадаць сваю нерухомасць, калі тыя не змогуць тэрмінова ўнесці аплату. Каля 15% апытаных самі вырашылі здаць жыллё, каб не браць крэдыт у банку. А вось тыя, хто ўжо выйшаў на пенсію, і ўвогуле прадаюць сваё жыллё. Паводле апытання, знаходзячыся на пенсіі, 25% пажылых людзей здаюць свой дом або кватэру ў арэнду. Яшчэ 9% апытаных заявілі, што прадалі дом, каб палепшыць сваё матэрыяльнае становішча.

УЗБУ УБУДАВАЛІ ДАТЧЫК



## ПАДРАБЯЗНАСЦІ

### У ЕЎРОПЕ БУДУЦЬ АБМЕНЬВАЦЦА ЕЖАЙ

Некалькі гадоў таму ў Нью-Ёрку зародзілася ідэя стварэння крам, якія дазваляюць абменьваць лішкі сваіх прадуктаў на іншыя прадукты. Кейт Пэйн, ідэолаг гэтага руху, дала яму назву Food swapping («абмен ежай»).

Гэтым летам стыхійныя крамы для абмену прадуктамі з'явіліся ў Вялікабрытаніі, Францыі і іншых еўрапейскіх краінах. Ідэя карыстаўца фермеры і гараджане, якія вырошчваюць гародніну, садавіну, травы, вырабляюць малочныя прадукты, пякуць хлеб. Удзельнікі абмену успрымаюць гэтую ідэю як магчымасць скасавання на сезонных прадуктах, паменшыць колькасць адходаў і пазбавіцца ад неабходнасці запасаць лішкі. А для тых, хто страціў працу, гэта стала спраўдзеным выратаваннем.

У той жа час у Лондане ў хуткім часе будзе прадэманстраваны бургер, катлета для якой абышлася ў 250 тысяч фунтаў стэрлінгаў. Гэтыя грошы былі выдаткаваны на распрацоўку сінтэтычнага мяса, атрыманага ў лабараторыі ўніверсітэта Маастрыхта са ствалавых клетак каровы. Прафесар Марк Паст, стваральнік ялавічыны «з прабыркі», сцвярджае, што гэта толькі пакуль яго кулінарная навінка каштуе так дорага, а ў будучыні сінтэтычнае мяса змогуць дазволіць сабе ўсе ахвотныя.

## АЙЧЫННЫЯ ЗДРАЎНІЦЫ НАБІРАЮЦЬ АБАРОТЫ

За першае паўгоддзе ў санаторна-курортных і аздараўленчых арганізацыях краіны прайшло лячэнне больш за 650 тысяч чалавек. З іх за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання і рэспубліканскага бюджэту — 404 тысячы чалавек. Пра гэта паведаміў дырэктар Рэспубліканскага цэнтра па аздараўленні і санаторна-курортнай лячэнні насельніцтва Геннадзь Балбатоўскі.

Паводле яго слоў, беларускія санаторыі сёння стабільна працуюць і дынамічна развіваюцца, аб чым сведчыць іх 100% запойненасць. Прычым самыя папулярныя застаюцца установы, у якіх ажыццяўляецца лячэнне на аснове мінеральных вод і лячэбных грязяў. Дарэчы, на тэрыторыях санаторыяў цяпер функцыянуе больш за 90 свідравін мінеральных вод і 4 радовішчы лячэбных грязяў. Такое аздараўленне даспадыбо не толькі беларусам, але і замежным грамадзянам. За шэсць месяцаў у беларускіх санаторыях прайшло аздараўленне больш за 102 тысячы замежнікаў, 80%

з іх — расіяне. Ахвотна наведваюць беларускія санаторыі грамадзяне еўрапейскіх краін, Ізраіля і нават Кітая. Па словах Геннадзь Балбатоўскага, геаграфія беларускага санаторна-курортнага лячэння пастаянна пашыраецца. Ён звязвае гэта з тым, што беларускія санаторыі, якія сёння арыентаваны на замежных спажыўцоў, імкнуцца спалучыць сусветны ўзровень якасці паслуг з адносна невялікімі коштам. Сёння ў сярэднім ён складае не менш за 300 тысяч рублёў за адзін койка-дзень (пры гэтым на пачатку года было 240 тысяч рублёў). У міжсезонны перыяд цэны зніжаюцца.

Беларускія санаторыі, якія сёння арыентаваны на замежных спажыўцоў, імкнуцца спалучыць сусветны ўзровень якасці паслуг з адносна невялікімі коштам. Асобнае месца займае аздараўленне ў санаторна-курортных установах грамадзян, што не працуюць. Так, у адпаведнасці з законам, інваліды першай і дру-

